

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 15 (5393)

СУБОТА

18

СТУДЗЕНЯ

1936 г.

Год выдання XIX

## ПАСТАНОВА ДРУГОЙ СЕСІЇ ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СІАУЗА ССР VII СКЛІКАННЯ ПА СПРАВАДЧАНАМУ ДАКЛАДУ НАРОДНАГА КАМІСАРЫЯТА ХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦІ СІАУЗА ССР

Васлухаўшы і абмеркаваўшы даклад народнага камісара харчовай прамысловасці Сіаюза ССР тав. Мікаяна А. І., Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР пастанаўляе:  
Адзначаючы перавыкананне харчовай прамысловасцю гадавога плана 1935 года па выпуску прадукцыі, выкананне плана па зніжэнню сабекошту, а таксама паспяхова пастаўку работу па даштатнаму якасці вырабаў, прызначь работу Народнага камісарыята харчовай прамысловасці Сіаюза ССР аўсім адвальняючай.  
Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР І. АКУЛАУ.  
Масква, Крэмыль.  
17 студзеня 1936 г.

## Множыць вопыт выдатнікаў сельскай гаспадаркі

Адна з слаўных лет прайшла года сельскагаспадарчага года — высокай ўзнагарода і выдатнікаў сельскай гаспадаркі БССР.  
Гэта ўзнагарода паводзіць вынікі пэлага перыяду развіцця калгаснай вёскі Савецкай Беларусі. Яна з'яўляецца сведкай паспяховага перамагання адсталасці вёскі і паказвае велізарныя дасягненні ў справе ператварэння сельскагаспадарчай працы ў рознаплановую працу індустрыяльнай.

Недарма так цёпла ўдзялілі нарады па ўдзельнікам сельскай гаспадаркі пры ЦК КП(б)Б сустрапі выступілі ўспрачкія арганізацыяныя тав. Гарбуза, Бляхарава і ўсіх прысутных на нарадзе выдатнікаў, унагароджаных саюзным урадам.  
Велізарная роля гэтых людзей заключаецца ў тым, што яны прыкладам сваёй работы паказваюць усёй масе калгаснікаў шлях да высокай сацыялістычнай прадукцыйнасці працы. «Ад іх — сказаў у сваім дакладзе на сесіі ЦВК ССР тав. Малаатаў — перш за ўсё будзе залежаць поспех у справе далейшага ўдзельна сельскай гаспадаркі, бо яны з'яўляюцца важнымі вылікамі і бастра растуць масавага руху ў калгасах і саўгасах».

Кіраўнік большэвікоў Беларусі тав. Гікало, які прымаў непасрэдна ўдзел у рабоце нарады, у сваёй апрай, глыбокаамастоўнай прамове паставіў перад удзельнікамі нарады рад канкрэтных задач па рэалізацыі сталінскай праграмы барацьбы за ўрадавай. Выключную ўвагу аддаў тав. Гікало ў сваёй прамове пытанню выхавання кадраў, большаю вывучэнню людзей, якія па сутнасці вырашаць поспех барацьбы за вылікі ўрадавай.

У сельскай гаспадарцы БССР безупынна растуць кадры, якія апрайваюць старыя нормы, умеюць выкарстаць тую магутную тэхніку, якую ўзброена наша сацыялістычная сельская гаспадарка.  
Але была ў тым, што гэтых людзей не ўсюды ведаюць, і яны мала працуюць, іх багатынны вопыт не становіцца задаважкам для ўсіх калгасцаў, саўгасцаў, бригад. Аб гэтым гаварылі ў сваёй дакладзе тав. Карпуноў і Бонен. Гэта падкрэплілі ў сваёй прамове сакратар гомельскага райкома КП(б)Б т. Станіун, і ордананосцы тав. Гарбуза, Бляхарава і многія іншыя. Справа заключаецца ў тым, каб штодзённа множыць вопыт перадавікоў, бліжэй ведаць і арганізоўваць людзей, яшчэ больш разгарнуць і ўкараніць стаханавіцкія металы работы.

Тав. ГІКАЛО на нарадзе прамая заявіў, што сакратары гаркомў, райкомў сабаста павінны ведаць сваіх стаханавцаў, працаваць з імі, дапамагаць і ствараць ім усё ўмовы для павышэння прадукцыйнасці працы. Імяна ад таго, наколькі будзе ведаць і выхоўваць людзей у калгасах, саўгасах залежыць поспех барацьбы за сталінскі ўрадавай.

Нарада пры ЦК КП(б)Б наглядна паказала, што даўна не ўсе раёны ўключыліся ў полад за сталінскі ўрадавай. Ішчэ не ўсе фамілія скончана асабіста насення. Такія раёны, як Клічаўскі, Даманавіцкі, Выхаўскі, Мясціслаўскі, Рэчынскі, ачылілі насення зерных 34—45 проц. Вельмі многа распрацавана разволачы аб выкарставанні торфу, курнынага палёту, поспеху для ўгнаення. Але мала яшчэ канкрэтных апраблена ў гэтай велізарнай справе.

Удзельнікі нарады пры ЦК КП(б)Б, сакратары райкомў, старшыні райвыканкомў, дырэктары МТС у сваёй выступленні расказалі аб вылікім удзеле ў калгасах, саўгасах за сталінскі ўрадавай. Заклучаюцца сацыялістычныя дагавары: акрута з ак-

ругай, раён з раёнам, калгас з калгасам, бригада з бригадай. Усё вараз залежыць ад таго, які партыйны арганізацыяны заклад гэты выдатны рух майстроў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, як кожны калгас падрыхтуецца да вясновай сльбы.

Сталінскі статут калгаснага жыцця павінен з'яўляцца асноўнай праграмай ў барацьбе за высокі ўрадавай. На нарадзе быў прыведзены рад агітнейшых фактаў недапушчальнага парушэння калгаснага статута. Вельмі часта ігнаруюць думку калгаснікаў — асноўных гаспадароў калгаса. Суражскія раёныя арганізацыяныя напрыклад, з мая месца па гэты дзень зніклі 34 старшыні калгасцаў.  
Сталінскі статут — непарушны закон. Малейшае парушэнне статута павіна сустрапі знішчальны адпор з боку ўсіх партыйных і саветскіх арганізацыяны, зямельных орагануаў, усіх добрасумленых калгаснікаў.  
Кадры вырашаюць усё. Гэты вылікі старшыні лозунг таварыства Сталіна павіна ў сельскай гаспадарцы ў гэтым годзе яшчэ большае значэнне, чым у мінулы годзе. Тут для намых МТС прадстаіць выліка і адказная работа.

Машынатрактарныя станцыі выкавалі і згуртавалі акал сабевайні кадры падрыхтаваных работнікаў. Сярод гэтых людзей, вырашчаных МТС пад кіраўніцтвам намай партыі, яшчэ адна такіх, якія на аснове стаханавіцкіх метадаў работы дасягнулі ракардных вытворчых паказальнікаў.  
Апнак, гэта толькі пачатак той велізарнай работы, якую прадстаіць правесці МТС у галіне выхавання кадраў. Машынатрактарныя станцыі Савецкай Беларусі ў гэтым годзе будуць аснашчаны новымі машынамі, камбайнамі, бульбакапалкамі і інш. Цэлая армія камбайнераў, трактарыстаў, вадзіцеляў машын павіна будзе сесіі калі руля. Гэтых людзей трэба падрыхтаваць.

Трэба ў сабй большэвіцкай вострасці заявіць, што выны зямельных орагануаў, МТС усім змала апрайлі для арганізацыі курсоў, гурткоў. За падбор людзей, за бесперабойную работу курсоў па падрыхтоўцы кадраў, павышэнне тэхнічнага ўзроўню наўчэння вадзіцеляў машын і сабастую адказнасць дырэктары МТС, загалдчыкі зямельнага, кіраўнікі партыйных і саветскіх арганізацыяны.

Імяна ад таго, як будуць працаваць камбайнеры, трактарысты, машыністы малатарнаў, будзе ў вылікім выніку, будзе ў велізарнай меры залежаць паспяховае завяршэнне сельскагаспадарчых работ у 1936 годзе. Прыклад культурнай работы на сабй трактарах Ангелінай, Савіна, Белова, іх прыклад высокай прадукцыйнасці на трактары павінен быць падкоплен усёй арміяй трактарыстаў, бригадалаў і вадзіцеляў машын БССР.

Унагароджанне саюзным урадам агранома першай Месяскай МТС т. Бляхаравай узяло хваля энтузіязму сярод аграномаў МТС і райаа Савецкай Беларусі.  
Толькі ў краіне пераможнага сацыялізма агранома, яго рабоче аддаецца велізарнай увага. Толькі ў намай краіне агранома ўваўнен у аўтэрнны дні, упэўнен, што яго работа прыносыць карысць усёму рабочаму класу, калгаснаму сільшчату, сваёй пралетарскай радзіме.

У кожнай МТС, у кожным калгасе і саўгасе падрыхтоўка да вясновай сльбы павіна праходзіць пад азнакам барацьбы за сталінскі ўрадавай, за яшчэ большае разгортванне стаханавіцкага руху на кожным участку. Трэба раўняцца на тыя лепшыя ўзоры работы, якія паказвалі і паказваюць перадавікі-выдатнікі сельскай гаспадаркі.

## Другая сесія ЦВК Сіаюза ССР VII склікання

### ВЯЧЭРНЯЕ ПАСЯДЖЭННЕ 16 СТУДЗЕНЯ ДАКЛАД ТАВ. А. І. МІКАЯНА

Постае аб'яднае пасаджэнне Сіаюзаа Савета і Савета Нацыянальнага Выканаўчага тав. Фаізула Хадыеў.  
Тэмамі докладаў, якія з'яўляюць Валькую аду Крамлёўскага палаца, стонны, шумнай аўдыцыі сустракаюць з'яўленне ў прадзімне тав. Калініна, Малаатава, Андрэева, Мікаіна, Чубара, Петруненка, Любчанна і інш.

Авацыя ўспхвае з новай сілай, які старшыністуючы прадстаіць слова да даклада народнаму камісару харчовай прамысловасці ССР тав. А. І. Мікаяну.

### РАНІШНЯЕ ПАСЯДЖЭННЕ 17 СТУДЗЕНЯ Спрэчкі па дакладу тав. Мікаяна

17 студзеня на ранішнім пасаджэнні сесіі ЦВК пачаліся спрэчкі па дакладу тав. Мікаяна.

### У СІАУЗНЫМ СОВЕЦЕ

У Сіаюзным Совеце пасаджэнне адрывае тав. Мусабену, З'яўленне ў прадзімне тав. Калініна і Мікаяна сустракаецца бурнымі ашлалыментамі.

У спрэчках члены сесіі з поўнай аднадушнасцю адобраюць даклад Наркома харчовай індустрыі, новую праграму яго гіганцкай дзейнасці па 1936 год, якая спецыяльна аб безупынным росце работніцтва краіны Саветаў, падкрэсліваюць неаспабітую ўвагу Цэнтральнага Камітэта партыі і сіаюзаа ўрада да харчовай прамысловасці.

У спрэчках выступілі тав. Казначева (старшыня калгаса імя Кірава, Іркуцкага раёна), Сінякоў (дырэктар кіеўскага цукрапраста), Трыліскі (старшыня Вінніцкага аблвыканкома), Адрынаў (вадзіцель Гэаўзурко), Бадагуа (старшыня Астраханскага гаровету), Клейнер (старшыня Камітэта заагавоа), Макарава (старшыня ЦВК Грузіі), Скаляра (вадзіцель галоўнага бурнага кіраўніцтва Наркомаа), Нандраў (Омская вобласць), Цараў (Курская вобласць), Бадаў (нам. наркома харчовай прамысловасці ССР) і Рысаў (дырэктар маскоўскага мясакамбіната).

### У СОВЕЦЕ НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕІ

Спрэчкі па дакладу тав. Мікаяна праходзіць у Совеце Нацыянальнасці з вылікім ажыўленнем.

У спрэчках выступілі тав. Мікаяна выступілі тав. Барановіч (старшыня ЦВК Магдальскай республікі), Кулуубетэў (старшыня ЦВК Казакстана), Мдыані (нам. старшыня СНК Грузіі), Колтуні (стаханавіцка цукровага заводу імя Сталіна, Харкаўскай вобласці), Н. Н. Намініні (шарком аховы эдэроў РСФСР), Мусава (калгасніцкая ола Лузі, Дагестанскай ССР).

Апашні агітнейшыя слова тав. Е. Прааслаўскі, які гаворыць аб грандыёзных перамогах, атрыманых у намай краіне пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, аб бурным росквіце культуры, аб трыумфе сацыялізма, пры якім упершыню ў гісторыі чалавецтва працоўныя заваявалі права на шчаслівае, вясёлае і культурнае жыццё.

Калі тав. Яраслаўскі гаворыць даклад пра выліка і любімага правальнага нароўна таварыства Сталіна, які вылі нашу краіну ад перамогі да перамогі, усё ала ўстае. Бурныя авацыі і вопыты «ўра» ў гонар любімага правальна, настаўніка і друга доўга грывыць пад авадымі.

Усе прысутныя ўстаюць, гора чытаюць любімага правальнага нароўна тав. Сталіна. Авацыя, грамавое «ўра».  
Тав. Акулаў робіць дэталны агляд пастаўкі і дэкрэтаў, прынятых за час паміж сесіямі.  
У часе даклада тав. Акулава ў залу ўваходзіць прэзідэнт Усеагульнай Акадэміі навуа акадэмік А. П. Нарпінін. Усе прысутныя ўстаюць. Таварыства Сталіна, Малаатаў, члены прадзімне усё ўдзельнікі сесіі і гості бурна вытаюць старшыняа вучонага Савецкага Сіаюза.

Па скончаны дакладу тав. Акулава старшыністуючы М. І. Калінін ставіць на раздзельнае галасаванне Сіаюзаа Савета і Савета Нацыянальнасці прапанову аб завяржэнні пастаўкі ўрада, зместнак у дакладзе тав. Акулава. Сесія аднагалосна іх завяржае.

Слова прадстаіць тав. Рахімбаеву, які па даручэнню партгрупы сесіі фінсіа прапанову выбіраць тав. І. А. Акулава членам прадзімне ЦВК ССР. Гэта прапанова прымаецца таксама адгалосна. Затым тав. Акулаў ад шумнага апшлалымента выбірае сакратаром Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР.

З заключнай прамовай выступіць тав. М. І. Калінін.

І потым, на працягу ўсіх трох з паловай гадзіні зала напружана слухае яраку справадчаау кіраўніка харчовай індустрыі краіны. Прысутныя неадразава праіраюць яго бурый апшлалымента і вопытныя прывітаньні, шумна смююцца дасціпым авагам і параўнаным дакладам.

Калі тав. Мікаіа зачытае рапорт цукравікоў аб выкананні заданай ім праграмы, іх абшлалі—даць змыслі сталінскага задання яшчэ 11—12 млн. пудоў цукру і вылікаль пшадкоу цукровай прамысловасці за 4 гады—апшлалі доўга і грывыць прывітаньні і ўсіх зала.

Пасля перапынку за сталом прадзімне з'яўляецца таварыства Сталіна. Магутнае «ўра» сустракае любімага правальнаа нароўна. Доўга не сціхаюць прывітаньныя вопыты ў гонар тав. Сталіна.

У 9 гадзіні 45 мін. тав. Мікаіа заачытае свой даклад. Бура апшлалыментау праносіцца па залу. З усіх яе канцоў являюцца прывітаньні: «Нахай жыць вылікі Сталіна!», «ўра тав. Мікаіану!».

Старшыня СНК Грузіі), Колтуні (стаханавіцка цукровага заводу імя Сталіна, Харкаўскай вобласці), Н. Н. Намініні (шарком аховы эдэроў РСФСР), Мусава (калгасніцкая ола Лузі, Дагестанскай ССР).

Апашні агітнейшыя слова тав. Е. Прааслаўскі, які гаворыць аб грандыёзных перамогах, атрыманых у намай краіне пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, аб бурным росквіце культуры, аб трыумфе сацыялізма, пры якім упершыню ў гісторыі чалавецтва працоўныя заваявалі права на шчаслівае, вясёлае і культурнае жыццё.

Калі тав. Яраслаўскі гаворыць даклад пра выліка і любімага правальнага нароўна таварыства Сталіна, які вылі нашу краіну ад перамогі да перамогі, усё ала ўстае. Бурныя авацыі і вопыты «ўра» ў гонар любімага правальна, настаўніка і друга доўга грывыць пад авадымі.

Усе прысутныя ўстаюць, гора чытаюць любімага правальнага нароўна тав. Сталіна. Авацыя, грамавое «ўра».

Тав. Акулаў робіць дэталны агляд пастаўкі і дэкрэтаў, прынятых за час паміж сесіямі.

У часе даклада тав. Акулава ў залу ўваходзіць прэзідэнт Усеагульнай Акадэміі навуа акадэмік А. П. Нарпінін. Усе прысутныя ўстаюць. Таварыства Сталіна, Малаатаў, члены прадзімне усё ўдзельнікі сесіі і гості бурна вытаюць старшыняа вучонага Савецкага Сіаюза.

Па скончаны дакладу тав. Акулава старшыністуючы М. І. Калінін ставіць на раздзельнае галасаванне Сіаюзаа Савета і Савета Нацыянальнасці прапанову аб завяржэнні пастаўкі ўрада, зместнак у дакладзе тав. Акулава. Сесія аднагалосна іх завяржае.

Слова прадстаіць тав. Рахімбаеву, які па даручэнню партгрупы сесіі фінсіа прапанову выбіраць тав. І. А. Акулава членам прадзімне ЦВК ССР. Гэта прапанова прымаецца таксама адгалосна. Затым тав. Акулаў ад шумнага апшлалымента выбірае сакратаром Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР.

З заключнай прамовай выступіць тав. М. І. Калінін.

Усе прысутныя ўстаюць, гора чытаюць любімага правальнага нароўна тав. Сталіна. Авацыя, грамавое «ўра».

Тав. Акулаў робіць дэталны агляд пастаўкі і дэкрэтаў, прынятых за час паміж сесіямі.

У часе даклада тав. Акулава ў залу ўваходзіць прэзідэнт Усеагульнай Акадэміі навуа акадэмік А. П. Нарпінін. Усе прысутныя ўстаюць. Таварыства Сталіна, Малаатаў, члены прадзімне усё ўдзельнікі сесіі і гості бурна вытаюць старшыняа вучонага Савецкага Сіаюза.

Па скончаны дакладу тав. Акулава старшыністуючы М. І. Калінін ставіць на раздзельнае галасаванне Сіаюзаа Савета і Савета Нацыянальнасці прапанову аб завяржэнні пастаўкі ўрада, зместнак у дакладзе тав. Акулава. Сесія аднагалосна іх завяржае.

Слова прадстаіць тав. Рахімбаеву, які па даручэнню партгрупы сесіі фінсіа прапанову выбіраць тав. І. А. Акулава членам прадзімне ЦВК ССР. Гэта прапанова прымаецца таксама адгалосна. Затым тав. Акулаў ад шумнага апшлалымента выбірае сакратаром Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР.

З заключнай прамовай выступіць тав. М. І. Калінін.

Усе прысутныя ўстаюць, гора чытаюць любімага правальнага нароўна тав. Сталіна. Авацыя, грамавое «ўра».

Тав. Акулаў робіць дэталны агляд пастаўкі і дэкрэтаў, прынятых за час паміж сесіямі.

У часе даклада тав. Акулава ў залу ўваходзіць прэзідэнт Усеагульнай Акадэміі навуа акадэмік А. П. Нарпінін. Усе прысутныя ўстаюць. Таварыства Сталіна, Малаатаў, члены прадзімне усё ўдзельнікі сесіі і гості бурна вытаюць старшыняа вучонага Савецкага Сіаюза.

Па скончаны дакладу тав. Акулава старшыністуючы М. І. Калінін ставіць на раздзельнае галасаванне Сіаюзаа Савета і Савета Нацыянальнасці прапанову аб завяржэнні пастаўкі ўрада, зместнак у дакладзе тав. Акулава. Сесія аднагалосна іх завяржае.

Слова прадстаіць тав. Рахімбаеву, які па даручэнню партгрупы сесіі фінсіа прапанову выбіраць тав. І. А. Акулава членам прадзімне ЦВК ССР. Гэта прапанова прымаецца таксама адгалосна. Затым тав. Акулаў ад шумнага апшлалымента выбірае сакратаром Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР.

З заключнай прамовай выступіць тав. М. І. Калінін.

## АБ УНАГАРОДЖАННІ ОРДНАМ ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СІЯГА НАРОДНАГА КАМІСАРА ЦЯЖКАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦІ ТАВ. ОРДЖАНІКІДЗЕ Г. К.

ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СІАУЗА ССР

За перавыкананне вытворчага плана 1935 года, за поспехі ў справе асаення новай тэхнікі і ініцыятыву ў развіцці стаханавіцкага руху Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Сіаюза ССР пастанаўляе:

Унагародзіць народнага камісара цяжкай прамысловасці тав. Орджанікідзе Грыгорыя Каістанцінавіча, раней унагароджанага ордэнам Леніна, ордэнам Працоўнага чырвонага сцяга.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР І. АКУЛАУ.  
Масква, Крэмыль.  
17 студзеня 1936 г.

## АБ УНАГАРОДЖАННІ ОРДНАМ ЛЕНІНА НАРОДНАГА КАМІСАРА ЛЯСНОЯ ПРАМЫСЛОВАСЦІ СІАУЗА ССР ТАВ. ЛОБАВА С. С.

ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СІАУЗА ССР

За перавыкананне вытворчага плана 1935 года па Народнаму камісарыяту мясцовай прамысловасці Сіаюза ССР і дасягнутыя поспехі ў справе арганізацыі вытворчасці і аўладання тэхнікай Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Сіаюза ССР пастанаўляе:

Унагародзіць ордэнам Леніна народнага камісара мясцовай прамысловасці тав. Лобова Семёна Семёнавіча.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР І. АКУЛАУ.  
Масква, Крэмыль.  
17 студзеня 1936 г.

## АБ УНАГАРОДЖАННІ ОРДНАМ ЛЕНІНА СТАРШЫНІ КАМІТЭТА ЗАГАТОВАК ПРЫ СНК СІАУЗА ССР ТАВ. КЛЕЙНЕРА І. М.

ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СІАУЗА ССР

За перавыкананне плана 1935 года па загатоўках саюзных сельскагаспадарчых прадуктаў і за поспехі ў справе арганізацыі захоўвання і перапрацоўкі ярына Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Сіаюза ССР пастанаўляе:

Унагародзіць ордэнам Леніна старшыню Камітэта заагавоак пры СНК Сіаюза ССР тав. Клейнера Іраіла Міхайлавіча.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР І. АКУЛАУ.  
Масква, Крэмыль.  
17 студзеня 1936 года.

## АБ УНАГАРОДЖАННІ ОРДНАМ ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СІЯГА НАРОДНАГА КАМІСАРА УНУТРАНАГА ГАНДЛЮ ТАВ. ВЕЙЦЭРА І. Я.

ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СІАУЗА ССР

За перавыкананне плана 1935 года па тавараабароту і за дасягнутыя поспехі ў разгортванні дзяржаўнага гандлю Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Сіаюза ССР пастанаўляе:

Унагародзіць народнага камісара гандлю Сіаюза ССР тав. Вейцэра Іраіла Іванавіча, раней унагароджанага ордэнам Леніна, — ордэнам Працоўнага чырвонага сцяга.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР І. АКУЛАУ.  
Масква, Крэмыль.  
17 студзеня 1936 г.

## АБ УНАГАРОДЖАННІ ОРДНАМ ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СІЯГА НАРОДНАГА КАМІСАРА ВОДНАГА ТРАНСПОРТУ ТАВ. ПАХОМАВА Н. І.

ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СІАУЗА ССР

За перавыкананне плана 1935 года па тавараабароту і за дасягнутыя поспехі ў разгортванні дзяржаўнага гандлю Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Сіаюза ССР пастанаўляе:

Унагародзіць народнага камісара воднага транспарту тав. Пахомова Нікалая Іванавіча, раней унагароджанага ордэнам Леніна, — ордэнам Працоўнага чырвонага сцяга.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Сіаюза ССР І. АКУЛАУ.  
Масква, Крэмыль.  
17 студзеня 1936 г.

## АБ ВЫКЛЮЧЭННІ СІА КЛАДУ ПРЭЗІДЫУМА І ЧЛЕНАУ ЦВК СІАУЗА ССР А. С. ЕНУКІДЗЕ

ПАСТАНОВА 2-й СЕСІЇ ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СІАУЗА ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт





„ЭРНСТУ ТЭЛЬМАНУ — РОТ ФРОНТ“

Гамбург. Абедазны перапісак на металургічным заводзе. У залоды, калі выйшаў чорны дым, на якой адміністрацыя звязала вышывае свае аглады, абкружылі натоўп рабочых. На дошцы адова: «Рабочы, не забывайце сваіх гароў! Патрабуем неадкладнага вызвалення Эрнста Тэльмана».

Фашысты таварыша Дюна Шэра. Свабоду Эрнсту Тэльману! Рот фронт! Ад комуністычнай моладзі. Вянок быў дастаўлены ў гестаго, але словы, напісаныя на чырвонай істужцы, перадаваліся а вузлах у вузлы, яны разнесліся па ўсіх лініях метро ў аддаленыя куткі Берліна, ва ўсе рабочыя кварталы. А на другі дзень на сценах многіх заводаў павісялі надпісы: «Свабоду Тэльману!».

Начальнік майстэрняў загадаў неадкладна сарваць адовае. Выкапчы агентаў гестаго ён аднак не рашыўся. Адова акмуністычна абкружылі рабочыя. Берлін. Станцыя метро каля Германіа. Ухапца рознастайны натоўп людзей, якія спяшаюцца перасесці з аднаго поезда ў другі. У адным з вагонаў увагу натоўпу прыцягнула відэафона, забіты кімсьці на лаўцы вянок з чырвоных кветак.

Прышчэлены тут выпадкі ўзятты са спецыяльнага нумара непапулярнай германскай «Ротэ фане», прыведзенага тав. Тэльману. Працоўныя Германіі і ўсяго свету ні на мінуў не забываюць Тэльмана. «Ротэ фане» пашырдае гэта многімі прыкладамі. У дзень нараджэння Тэльмана ў турму на яго адрас прыбылі дзесяткі тысяч адкрытых як з Германіі, так і з других краін. Кожная адкрытка — паліт агляд да вызвалення Тэльмана і сваёсабівава дэманстрацыя супротив фашысцкага рэжыму. «Паміці нашага замучанага».

ПОЛЬСКА-ГЕРМАНСКІ САЮЗ — НЕБЯСПЕКА МИРУ У ЕУРОПЕ

ВЕНА, 16 студзеня. (БЕЛТА). Польскі міністр замежных спраў Бек выступіў у сямей з дэкларацыяй аб шчырай палітыцы Польшчы. Камітэтыю гэту дэкларацыю, газета «Вінер таг» азначае увагу на асобную пэшыню, з якой Бек гаварыў аб польска-германскім пакце.

звычайнай палітыцы з погляду польска-германскага саюза кожна быў адной той прычыне, што становіцца польскай меншасці ў Германіі з прыходам да ўлады Гітлера не толькі не палепшылася, але нават пагоршылася.

Пальбуік Бек — гаворыць газета, — асменіў нават сьвядзеньне, што грамадская думка ўсёго свету разглядае стварэнне польска-германскага саюза, як адну з найважнейшых падзей на шляху мірнага супраціўлення ў наслыванай Еўропе. У сапраўднасці ж грамадская думка ўсёго свету па гэтым пытанню зусім іншая.

Газета падкрэслівае далей, што пераважная большасць насельніцтва Польшчы зусім не надзяляе радасці кіраўніку польскага ўрада.

АНГЛА-ФРАНЦУЗСКАЕ СУПРАЦОУЊІЦТВА

ЛОНДАН, 15 студзеня. (БЕЛТА). Парыжскі карэспандэнт «Таймс» лічыць неабходным паўтарыць, што французскі ўрад зашчыніў англійскі ўрад у сваёй гаворцы вычарпальным чынам супрацоўнічае з Англіяй у выпадку нападу Італіі на Англію.

АНГЛІСКІ УРАД СУПРОЦЬ УВЯДЗЕННЯ НАФТАВЫХ САНКЦЫЙ

ЛОНДАН, 15 студзеня. (БЕЛТА). Як паведаміла агенства Райтэр, у сённяшнім пасяджэнні кабінета міністры наогул прышлі к вываду, што зусім немысльным з'яўляецца адносна адносна абавязання эмбарго (забароны) на пастаўку нафты ў Італію, паколькі невядома, як будзе ажыццяўляцца эмбарго. Англійскі ўрад выказаваецца за тое, каб і ў далейшым прытрымлівалі палітыкі санкцыяў і разам з тым выцягнуць на месцы, як абавязна справа ў адносінах вытэчу нафты.

Вайна ў Абісініі

КРОВЕПРАЛІТНЫЯ БАІ НА ПАУДНЕВЫМ ФРОНЦЕ

ЛОНДАН, 16 студзеня. (БЕЛТА). Карэспандэнт агенства «Экспрэс» тэлеграфічна перадае падрабязныя італьянскага наступлення на паўднёвым фронце. На студзеня пачалося раіцыю 12 студзеня. Наперадзе ішлі туземныя атрады, падтрыманыя браневікамі. Абісінія сьпешна пабудавала акопы і кулямётныя гнёды і аказвалі італьянцам упораце супраціўленне. Першая фаза бою пачулася з 8 раіцы на поўдні, калі прыбылі італьянскія падмацаванні.

яныя калоне удалося адхіліць абісініцаў да граніцы Кені (англійскай калоніі, мяжуеюча з Абісініяй і італьянскім Самалі). Пасля жорсткага бою італьянскія туземныя войскі занялі ўскі Гогору (на правым беразе Ганале Доры) і Семлей. У часе бою 12 студзеня італьянскія самалёты ўжонжана бамбардыравалі раіны, у якіх размешчан штаб раса Даста і штабы падначаленых яму камандзіраў.

БАМБАРДЫРОВАКА АНГЛІЙСКАГА ШПІТАЛЯ

ЛОНДАН, 16 студзеня. (БЕЛТА). Як паведаміла агенства Райтэр, часткова разбураны ў часе паветранай бамбардыроўкі італьянскімі гарода Уалыя шпіталь Чырнага крыжа ўзначальваецца англійчым мэдыкам Баргройнам. Сам Баргройн уцалеў, але яго палатка разбурана, інструменты і прыпасы спалены. На гарод Уалыя былі скінута 6 бомб у 800 фунтаў кожная, а таксама зажыгальныя бомбы. З літаратура Чан Цзі-тана.

Мігнны быў разгананы войскамі. Неадкладна пасля гэтага Чан Цзі-танам было абвешчана ваяцкі становішча. Кантонскія ўніверсітэты і школы заняты войскамі. Праведзены шматлікія арышты студэнтаў і настаўнікаў. На вуліцах робяцца палогоўныя вояскі. Уведзена строгая цензура на пошце і тэлеграфіе. Дакладна абвешчваюцца ўсе пароходы ў Кантонскім порце.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ РАССТРЭЛУ АНТЫЯПОНСКОЙ ДЭМАНСТРАЦЫІ У КАНТОНЕ

ТОКІО, 15 студзеня. (ТАСС). Кантонскі карэспандэнт агенства «Домей пуэі» паведаміла, што ў часе антыяпонскай студэнцкай дэманстрацыі ў Кантоне 18 студзеня жанідармерый паранена да 50 дэманстрантаў. Пасля дэманстрацыі студэнты арганізавалі мітынг, які праішоў пад антыяпонскамі лозунгамі, а таксама пад лозунгамі: «Прач гуандуанскі ўрад — зброю імпрэрыялізма». «Прач реакцыянісцкі ўрад».

Падпалішы бамбардыроўцы палатка быў створан на афіраванні, сабраны жонкай англійскага пасланніка ў Адыс-Абебе Баргона. Сярод дактароў шпіталь-тры англійца і адзін аўстрыйец.

ФРАНЦ РОТ — ГРАМАДЯНІН СССР

БАВРУСК, 17 студзеня. (Мар «Звязда»). На баварыскім лесакампаніе ўжо некалькі год працую французскія спецыялісты, вентэры Франц Рот. У снежні 1935 года Рот Франц прыняў савецкае падданства і ў сувязі з гэтым звярнуўся ў дырэкцыю камбіната з наступным пісьмом: «Згодна пастановай Прэзідыума ЦВК СССР, я прыняў у савецкае падданства. Я зараз пшасныя совескі грамадзянін, і гэты дзень для мяне і майі сям'і з'яўляецца вышэйшым святам. Завязваю, што аддам усе свае сілы і энэргію справе будаўніцтва сацыялізму ў нашай краіне, як належыць сумленнаму савецкаму грамадзяніну. Маіх дзяцей будзе выхоўваць савецкая школа дастойнаі сынамі сваёй Савецкай краіны».

СОВЕЦКІЯ ФУТБАЛІСТЫ ВЯРНУЛІСЯ У СССР

Учора пасля 25-дзённага прышчэнення ва Францыі вярнуўся ў СССР і прыхола праз Мемск у Маскву савецкі футбаліст дэлегацыі. У складзе дэлегацыі каманды «Дынама» і «Спартак» з 25 футбалістаў, Капітан абароны — А. Старосцін.

У турцыі з супрацоўнікам «Звязда» кіраўнік дэлегацыі тав. Харчэнаа сказаў: «Як відэама, першая сустрэча савецкіх футбалістаў у Парыжы з камандай клубу «Рэіс» закончылася перамогай французцаў з лічбыма 2:1. Аб вельмінай цікавасці да гэтай сустрэчы сведчыць той факт, што глядзельцы сабраліся звыш 50.000 чал. Усе французскія газеты з захапленнем адзваліся аб ігры савецкіх футбалістаў, спартыўныя колы адзначалі, што наша паражэнне зусім не характарызуе слабаць савецкіх футбалістаў, а ў значнай ступені з'яўляецца педэставіткаю трыбунаў».

Савецкія футбалісты і мей сустрэчы ў буйных гарадах Францыі — Марсэль, Ніцы, Ліон, Рубэ і Ланс, якія скончыліся ўвогуле з вынікам 0:0 у карысць нашых футбалістаў. Ва ўсіх гарадах савецкія футбалісты і мей саму цікавую сустрэчу. За адні дзень каманда «Дынама» атрымала 17 заходаў прашчэнаў грамадскіх, спартыўных, культурных арганізацыяў і ўставаў.

З 19 студзеня ў Ленінградзе і вобласці пачаўся кінафестываль. Сіняя Веларэжыя накіроўвае на фестываль 23 думатворы і выхадны карціны вытворчасці кінафабрыкі «Совенная Веларусь». Працоўныя Ленінграда і вобласці ўбачаць на экране фільмы Веларэжыі «Шлях каралі», «Залатыя агні», «Паручык Кіжэ», «Поўнаценьце» і іншы.

Сустрэча цяжкаатлётнаў чатырох гарадоў рэспублікі

Займы ляжынушы, штанга адмоцна рыжы ўдзельцаў ухрэх і задоўга нібы заварывана ў выніку гэтага вытэчу. Рэкардым СССР і чэмпіян СССР у сярэдняй вазе Г. Мідзёў пакачыў да 500 кілаграмаў свай рэкардым. Сённяшні рэкорд у рыжы левай рукой і рыжы 84 кір. Толькі на адзін кілаграм адоўга тав. Мідзёў ад сусветнага рэкорду аўстрыйца Літвінгера.

КАЛЕКТЫУНЫ ПАХОД ЛЕЗНЯНСКІХ КАЛГАСНІКАЎ У БАТ-2

ВІЦЕБСК, 17 студзеня. (Мар «Звязда»). Сёння раіной у Віцебск прыхола 300 лепшых калгаснікаў-удзельцаў. Лявяскаса раіна для калектыўнага праціўлення і п'есы «Гібель эскадры» Карвечука ў пастаноўку Другога беларускага дзяржаўнага тэатра. Калгаснікаў-удзельцаў узначальваў сакратар райкома КП(б)Б т. Строніч, старшыня райкама т. Шульга. Стахаціны і з'яваўства тт. Быкоўская, Пярэвоў Праксодзі і Марыя, Калычова, Селянэва і Папова. Сярод удзельцаў — 350 удзельцаў дзяляна адбуўшаіся раінай алімпіяды мастацкай самалэінасі калгасцаў.

На выказе калгаснікаў сустрэлі прадстаўнікі партыі, совескіх і прафасянальных арганізацыяў Віцебска, стахаціны прадпрыемстваў і прадстаўнікі калектыўнага артыстаў БАТ-2. З выказе над гучі духавога аркестра з з'яўленнем п'есамі калгаснікі накіроўваліся ў чэмпіян.

Сустрэча калгаснікаў з артыстамі тэатра была вельмі цікавай. Артысты ў карысць і грыве тэатральнага мастацтва, мастакі тэатра рысавалі партрэты лепшых стахацінаў раіны Быкоўскай, Селянэва і інш. Перад пачаткам спектакля ад імя гаркома партыі і горсвата калгаснікаў ухрэх стварыў горсвата тав. Строніч, ад горсрабавоўца — тав. Ілья і ад імя калектыва ВД-2 дырэктар тэатра т. Гаеўскі. Нічыятыр стахацінаўсага руху ў Ліане т. Быкоўскай ад імя прыехаўшых дзельцаў працоўных Віцебска і калектыў тэатра за гарачы пратэатарскі прыём.

Пад грым алдыментаў калгаснікі рашаюць паставіць прышчэнаў тэатра т. Гінало. З вельмі уважлівай увагай калгаснікі прыглядзліся да сцэнаграфіі п'есы «Гібель эскадры», якая, як гаворыць т. Быкоўскай, натхніла іх на лічы больш пераможна барацьбу за высокі ўраджай.

БЕЛАРУСЬКІЯ ФІЛЬМЫ НА ЛЕНІНГРАДСКІМ КІНАФЕСТЫВАЛІ

З 19 студзеня ў Ленінградзе і вобласці пачаўся кінафестываль. Сіняя Веларэжыя накіроўвае на фестываль 23 думатворы і выхадны карціны вытворчасці кінафабрыкі «Совенная Веларусь». Працоўныя Ленінграда і вобласці ўбачаць на экране фільмы Веларэжыі «Шлях каралі», «Залатыя агні», «Паручык Кіжэ», «Поўнаценьце» і іншы.

ка палажыў на лататкі. Зрэм вядоўва папярэдня паражэнне моцны менскі барэц т. Круцінскі ў схватцы з Нічыкам (Гомель). Купітэтка (Менск) наіве паражэно ў сустрэчы з лібеліаным Кавачычэц.

КАТКІ УДЗЕНЬ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ

На цэнтральных вуліцах Менска на прагурадах, так і на бруку, так дзе толькі заважалося кроку снесу або бопь лідавая корка, — ітэаці дзеці на калысках. Яны не азрачаюць увагі на грамадскіх і фурманкі, а толькі паабігваюць сустрэчы з паставымі міліцыянерам, які забароніць бегавыя калыска на вуліцы.

Па сустрэсі дзецім кітэа іпінацы на астапача, як бопь на калысках на вуліцах, нібы бопь алімпіяды. Каткі на стадыёнах «Дынама» і ў савы «Профінтэр» для іх вакрыўшы, п'есамі каткоў вельмі мала, ды і яны і не могуць выцягнуць ухрэх дзецей.

У Маскве для дзецей днём адкрыты дармова ўсе каткі стадыёнаў і на іх аказе ў часе каткоў «дзельцы» ў стадыёнах «Дынама» і «Профінтэр» браць тронны з дзельцаў на навігацыю катка. Гараскі адзельцаў ірарыялі асцяж і гараскоў дзельцаў і ў савы «Профінтэр».

Забяспечым дзельцаў стадыёнаў савескімі і супасні алімпіцы алімпіяды.

Для малакай дзельцаў павінен быць дзень адкрыты дармова ўсе каткі парода. Неабходна заіць некалькі алей савы на Савескіх вуліцы і ў савы «Профінтэр». Забяспечым дзельцаў стадыёнаў савескімі і здаровы алімпіяды.

ПРОИЗВЕДЕНА 650 КІЛОМЕТРАЎ

ГОМЕЛЬ, 16 студзеня. «Палеская праўда» паведаміла, што 13 студзеня прышлі да фінішу каманда фігурыстаў-лявяскаў — вучылі гомельскай тэхнічнай школы, накіроўваў тав. Гінало. З вельмі уважлівай увагай калгаснікі прыглядзліся да сцэнаграфіі п'есы «Гібель эскадры», якая, як гаворыць т. Быкоўскай, натхніла іх на лічы больш пераможна барацьбу за высокі ўраджай.

ФІНІШ ЛЫЖНАГА ПЕРАХОДУ МЕНСК — МАСКВА

Каманда лыжнікаў з васы стахацінаў хлэбпалітэары праціўнацы БССР, якая 6 студзеня стартавала з Менска, 16 студзеня прышчэна ў Маскву. Гэты лыжны пераход аказан на два дні раней, чым алімпі пераход зборнай каманды прафасялаў, які адбуўся ў 1931 годзе. Настроі лыжнікаў бадаўры, становішча адурава добрае. (БЕЛТА).

СПІС ДАКЛАДЧЫКАЎ, ВЫЛУЧЕНАХ ПА РАЙКОМАХ КП(б)Б ДЛЯ ПРАВАДЗЕННЯ ДАКЛАДА НА ТЭМУ «БАРЭЦЬБА ПАРТЫІ ЗА ЛЕНІНСКІЯ ЗАВЯТЫ Пад кіраўніцтвам Сталіна».

СПІС ДАКЛАДЧЫКАЎ СТАЛІНСКАГА РАЕНА  
Готрыл — завод імя Варшылава; Гершон — завод імя Кірава; Нонія — завод «Большавік»; Ткачэвіч — мяскамабіат; Сігналь — «Чырвоная зорка»; Лур'е — фабрыка «Комунарка»; Радзючэ — ЦЭЦ; Задарнык — фабрыка імя Крупскай; Багданскі — будаўніцтва гаспадарства; Бяляцкі — будаўніцтва гаспадарства; Савыч — МТМ; Калычэвіч — ВЭО; Шпітальнік — Белкомунбуд; Круцінскі — спіртзавод; Пугачоў — млын і Дзяржсправа; Яхуб — аўтаармастанцыя; Відаровіч — АТС; Керткоў — ВКСПБ; Тавалькоўскі — «КІЖ»; Ілюшын — будаўніцтва тэхнікум; Юраў — камуністы-адзіночкі.

Аксанчыч — завод малочных кіслаў; Кудзельскі — ф-ка «КІМ»; Лар — ф-ка «3 саваніа»; Эле — электрастанцыя; Кірушын — тэхнічны інстытут; Нейштат — тэхнічны інстытут; Емельчык (ШК) — тэхнікум стварыў.  
СПІС ДАКЛАДЧЫКАЎ ВАРШАВСКАГА РАЕНА  
Шарбанкоў — БелАН; Красноўскі — БелАН; Міроню — Белпрамсовет; Цяпелінеў — УНР-ос; Новадворэц — Інстытут наляцальна-палётна; Лазарэў — вятарны комуат; Зарычкі — КІЖ; Рыжымаў — КІЖ; Дзюбічын — музей Рэвалюцыі; Міроню — камісія ўрадаўнасна; Юдлін — РВІ; Голікоў — вятарны рабочы ўніверсітэт; Фрырыч — БелАН.

РЭЗЕРВ ДАКЛАДЧЫКАЎ СТАЛІНСКАГА РАЕНА  
Мінін — «Большавік» Беларусі; Дашкевіч — БелАН; Карабан — Дзяржбюлетэка; Аляс — гістарык; Іваню — Галоўдортранс; Лук'янаў — гістарык; Ілімавіч — савы пшэ-ментаў; Лынькоў — савы пісьменнік; Андрэевіч — КІЖ, савы; Прысцяк — райком КП(б)Б; Лук'янаў — райком КП(б)Б; Станькевіч М. — БелАН; Лынькоў, Пінчук, Лясоўскі, Фрацін, Ілімавіч — ВКСПБ; Нема — КІЖ; Баран — горсват; Рэзін — гістарык; Ракноў — БелАН.

СПІС ДАКЛАДЧЫКАЎ КАГАНОВІЦКАГА РАЕНА  
Савыч — фабрыка імя Кудыравы; Гурвіч (НКМундэргаль) — шчотаная фабрыка; Ракнін (НКМХарчпром) — фабрыка імя Тальмала; Азаронак (КСК) — шпалерная фабрыка; Прускова (КСК) — Чырвоная тэхнічная школа; Раінер (Сен-лаба) — фабрыка індустрыяльных забавоў; Глезава (НКМ) — «Чырвоны хімік»; Матушэвіч (НКФ) — літэрацыйная фабрыка; Кіроўніцкі (НКЗ) — завод «Дзяржкі»; Міроню (КСК) — хлэбзавод; Міхайлаў (СНК) — п'ялозавод; Мельчар (ВП) — хімікамабіат; Гофман (Інстытут соўрава) — малочны завод; Балцін — ВДМ; Ашаровіч — (НКАСветла); —ВІІ; Бенеі — Педітэатр; Любавіч — Інстытут народнай гаспадары; Кузьмін — Інстытут соўрава.

СПІС ДАКЛАДЧЫКАЎ КАГАНОВІЦКАГА РАЕНА  
Фішэйні — газета «Рабочы»; Вял. Дзіміроў — ЦУНУ; Сурт — НК ах. уз. і Крылоў — НКХарчпром; Добрускі — пераважнік; Матушэвіч — НКФін; Гавышэвіч — уа. камад; Ашаровіч — НКСавы; Дзяржын — НКЛес; Сіцінскі — НКСенатпал. дэп.; Валынінскі — Белупітэатр; Хейфец — Заватэары; Самынічэў — Дзяржінспэцыя па якасці; Зуевіч — Дзяржінспэцыя.

СПІС ДАКЛАДЧЫКАЎ ВАРШАВСКАГА РАЕНА  
Ціхон — завод імя Молатава; Пескоўскі — завод ланітоў Галла; Кюнін — ф-ка імя Фрузе; Амбрамаўскі — трампарк; Бенеірама — завод стандартных дамоў; Кавальчук — друкарня імя Сталіна; Савінін — свяржальня ф-ка; Хрыпач — завод «Беларусь»; Кузьміноў (ШК) — ад «Пролетары».

СПІС ДАКЛАДЧЫКАЎ КАГАНОВІЦКАГА РАЕНА  
Фішэйні — газета «Рабочы»; Вял. Дзіміроў — ЦУНУ; Сурт — НК ах. уз. і Крылоў — НКХарчпром; Добрускі — пераважнік; Матушэвіч — НКФін; Гавышэвіч — уа. камад; Ашаровіч — НКСавы; Дзяржын — НКЛес; Сіцінскі — НКСенатпал. дэп.; Валынінскі — Белупітэатр; Хейфец — Заватэары; Самынічэў — Дзяржінспэцыя па якасці; Зуевіч — Дзяржінспэцыя.

СПІС ДАКЛАДЧЫКАЎ ВАРШАВСКАГА РАЕНА  
Ціхон — завод імя Молатава; Пескоўскі — завод ланітоў Галла; Кюнін — ф-ка імя Фрузе; Амбрамаўскі — трампарк; Бенеірама — завод стандартных дамоў; Кавальчук — друкарня імя Сталіна; Савінін — свяржальня ф-ка; Хрыпач — завод «Беларусь»; Кузьміноў (ШК) — ад «Пролетары».

ПАВЕД АМЛЕННІ

18 студзеня г. г., у 7 гадзін вечара, у Дома партызан (вядзля залы) для дакладчыкаў прапаліты, стаў шывавы агітацый і партыяна дэлегірацы дзён абдуўшым інструкцыям даклад тав. Юрва на тэму «Барэцтва па ленынскіх аказе пад кіраўніцтвам правядыра партыі тав. Сталіна».

19 студзеня г. г., у 7 гадзін вечара, у Дома партызан для дакладчыкаў і прапалітыстаў па ленынскіх дзён абдуўшым інструкцыям даклад тав. ПАСОЭ на тэму «Ленынскі аказе ланітоў партыі» (Інструкцыям даклад адбуўшым у малой зале).

18 студзеня г. г., у 7 гадзін вечара, у Дома партызан (вядзля залы) для дакладчыкаў прапаліты, стаў шывавы агітацый і партыяна дэлегірацы дзён абдуўшым інструкцыям даклад тав. Юрва на тэму «Барэцтва па ленынскіх аказе пад кіраўніцтвам правядыра партыі тав. Сталіна».

19 студзеня г. г., у 7 гадзін вечара, у Дома партызан (навоў 22) уваход з вуліцы Энгельса» адбуўшым сход камуністаў і калдылаў партыі — адзіночак Сталіна-скага раіна.

Гукавы кінотэатр «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА»  
Рэж. Л. АРНШТАМ  
У гал. ролях: нар. арт. рэсп. Б. БАБАЧКІН, М. БЛОМЕНТАЛЬ, ТАМАРЫНА.  
Рыхтуецца і выпуск у вялікі гукавы фільм ПАРДУГІ  
У гал. ролях: арт. ЖЭЙМО, ФЕДАРАВА, ЗАРУБІНА, засл. арт. ПАПОВА, ПАСЛАЎСКІ, Б. ЧЫРКОЎ.

Першы Беларускі дэражыны тэатр БДТ-1  
Сёння, 18 студзеня, ПЛАТОН ІРЭЧЭТ Пачатак у 8 г. веч.  
Білеты прадаюцца ў касе тэатра.  
Пам. клуба МЭТА-ІСТАЎ (вул. Кірава, 12, тэл. 25-384)  
Спектаклі смаленскага абласнога тэатра  
Сёння, 18 студзеня, МУЗЫКАДЫ (настаўніцкая партыя № 35)  
Пачатак роўна ў 8 гадзін вечара.  
Каса адкрыта з 12—2 гадз. і з 5 гадз. вечара.

Менскі гарадскі і дзел народнай асветы абвясчае прыём слухачоў на аднагодовы КУРСЫ па падрыхтоўцы выкладчыкаў мовы і літаратуры для нішчой сярэдняй школы.  
Прымаюцца асобы з сярэдняй асветы. Стыпендыя ад 60 руб. і вышэй, у залежнасці ад наспівакці. Кватэра слухачы не забяспечваюцца.  
Вывы прымаюцца да 27 студзеня г. г. у калпалеры 25-я баважы школы імя Чарыцова (Савескіх, 44), шчодзена ад 1 да 9 гадзін дня.  
Да вытэчы неабходна прыклаці дакументы аб асвесе і соцтановішчы.  
МЕНГАРАНА.  
Па пастанове Наркундугандала БССР, МЕНСКІ ГАРАДСКІ САЮЗ СПАЖЫВЕЦКІХ ТАВАРЫСТВАЎ (МЕНГОРСПАЖЫВЕЦАЮЗ) ЛІКВІДУЕЦА.  
Прэтыяні прымаюцца да 20 студзеня 1936 г.  
Пасля ўказанага тэрміну ніякі прэтыяні прымацца не будуць.  
Адрэс: Ніва-Дома: Менск, Савескія, 68. (3-ці паверх, пакой №7). Тэл. 25-703.

ДА ВЕДАМА ГАСПАДАРЧЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ, ФЭМК І РАБОТНІКАЎ УЧОТУ  
Бел. оргбиро ўсесаарэнага таварыства сацыялістычнага ўчоту «ВОСУ» пры ЦСЦСБ арганізавала КАНСУЛЬТАЦЫІ высокакваліфікаваўх спецыялістаў ўчоту па пытанні правільнай пастаноўкі шчодзенага ўчоту выпрацоўкі і зароботку стахацінаўцаў.  
Кансультацыі будуць праводзіцца ад 7 да 9 гадзін вечара ў памянкітні «ВОСУ» (Рэвалюцыя Вяд. 8, тэл. № 25-345) у наступныя чытэны: у студзень: 19, 23, 27 і 31; у люты: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 і 29.  
Бел. оргбиро «ВОСУ».

Гукавы кінотэатр «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА»  
Рэж. Л. АРНШТАМ  
У гал. ролях: нар. арт. рэсп. Б. БАБАЧКІН, М. БЛОМЕНТАЛЬ, ТАМАРЫНА.  
Рыхтуецца і выпуск у вялікі гукавы фільм ПАРДУГІ  
У гал. ролях: арт. ЖЭЙМО, ФЕДАРАВА, ЗАРУБІНА, засл. арт. ПАПОВА, ПАСЛАЎСКІ, Б. ЧЫРКОЎ.

Менскі гарадскі і дзел народнай асветы абвясчае прыём слухачоў на аднагодовы КУРСЫ па падрыхтоўцы выкладчыкаў мовы і літаратуры для нішчой сярэдняй школы.  
Прымаюцца асобы з сярэдняй асветы. Стыпендыя ад 60 руб. і вышэй, у залежнасці ад наспівакці. Кватэра слухачы не забяспечваюцца.  
Вывы прымаюцца да 27 студзеня г. г. у калпалеры 25-я баважы школы імя Чарыцова (Савескіх, 44), шчодзена ад 1 да 9 гадзін дня.  
Да вытэчы неабходна прыклаці дакументы аб асвесе і соцтановішчы.  
МЕНГАРАНА.  
Па пастанове Наркундугандала БССР, МЕНСКІ ГАРАДСКІ САЮЗ СПАЖЫВЕЦКІХ ТАВАРЫСТВАЎ (МЕНГОРСПАЖЫВЕЦАЮЗ) ЛІКВІДУЕЦА.  
Прэтыяні прымаюцца да 20 студзеня 1936 г.  
Пасля ўказанага тэрміну ніякі прэтыяні прымацца не будуць.  
Адрэс: Ніва-Дома: Менск, Савескія, 68. (3-ці паверх, пакой №7). Тэл. 25-703.

На падставе загаду НКУС БССР, ОРС Галоўдортранса НКУС  
15 студзеня ЛІКВІДУЕЦА.  
Арганізацыі, якія маюць прэтыяні да ОРС Галоўдортранса, пэшыны іх прэтыяні да 1 лютага 1936